

**Лекцыя 1 [The first lecture (ðə fəst 'lektʃə)]**  
**Арганізацыйна-метадычныя асновы рахункаводства**  
**на вытворчых прадпрыемствах**

**The organization-and-methodical fundamentals  
of accounting at the manufacturing enterprises**

**Дэ ,ɔ:gənai'zeiʃən-aend mi'θodikəl ,fΛndə'mentəls ɔv ə'kauntiŋ  
æt ðə ,mænju'fækʃəriŋ 'entəpraiziz**

**План [plan (plæn)]**

**1.1. Рахункаводства вытворчага прадпрыемства як сукупнасць**  
**фінансавага, падатковага і кіраўніцкага відаў үліку: прававая аснова,**  
**уліковая палітыка, рабочы план рахункаў [The manufacturing enterprise**  
**accounting as aggregate of the financial, tax and management accounting kinds:**  
**the law basis, the accounting policy, the working chart of accounts (ðə**  
**,mænju'fækʃəriŋ 'entəpraiz ə'kauntiŋ æz 'ægrigeit ɔv ðə fai'nænʃəl, tæks aend**  
**'mænidʒmənt ə'kauntiŋ kainds: ðə Iɔ: 'beisis, ðə ə'kauntiŋ 'polisi, ðə 'wəkin tʃɔ:t**  
**ɔv ə'kaunts)]**

1.2. Арганізацыя рахункаводства на вытворчых прадпрыемствах і пабудова бухгалтарскай службы. [The accounting organization at the manufacturing enterprises and construction of the book-keeping service (ðə ə'kauntiŋ ,ɔ:gənai'zeiʃən æt ðə ,mænju'fækʃəriŋ 'entəpraiziz ænd kən'strʌkʃən ɔv ðə 'buk-,ki:pɪŋ 'sə:vis)]

1.3. Агульныя прынцыпы контролінгу выдаткаў на вытворчых прадпрыемствах. [The general principles of the costs controlling at the manufacturing enterprises (ðə 'dʒenərəl 'prɪnsəplz ɔv ðə kəsts kən'trəulinj æt ðə ,mænju'fækʃəriŋ 'entəpraiziz)]. Сістэма стандарт-кост як аснова контролінгу выдаткаў на вытворчых прадпрыемствах [The standard-cost system as basis of the costs controlling at the manufacturing enterprises (ðə 'stændəd kəst 'sistim æz ðə kəsts kən'trəulinj æt ðə ,mænju'fækʃəriŋ 'entəpraiziz)].